

ЗАЦВЕРДЖАНА
Дырэктар установы

Т.А. Бутакова

« 30 » жніўня 2023 г.

РЭЖЫМ ДНЯ

Групы падоўжанага дня ДУА “Бародзіцкая пачатковая школа”

| Час правядзення | Від занятку |
|----------------------------|---|
| 13.00-13.15 | Прыём дзяцей (індывідуальныя гутаркі з імі (1 клас), інструктаж па ТБ). |
| 13.15-13.40 | Свабодная гульнявая дзейнасць на свежым паветры |
| 13.40-14.00 | Абед (1-4 класы) |
| 14.00-14.45 | Прагулкі, экскурсіі, гульні, спартыўная гадзіна (агульнаразвіваючы занятак на свежым паветры) |
| 14.45-16.30 | Падрыхтоўка да сну, выкананне санітарна-гігіенічных патрабаванняў у ГПД. Сон (1 клас). |
| 14.45-16.10 14.45-16.00 | Самападрыхтоўка (3-4 клас) Самападрыхтоўка (2 клас) (Дынамічныя паўзы ўключна) |
| 16.00-16.40 | Свабодны час (гульнявая дзейнасць), заняткі па інтарэсах у гуртках, секцыях, студыях |
| 16.40-16.55 | Падвячорак |
| 16.55-17.40 16.55-17.30 | Агульнаразвіваючы занятак у памяшканні (2-4 клас). 1 клас |
| 17.40-18.00 | Падвядзенне вынікаў дня. Прагулка на свежым паветры. Адыход дзяцей дамоў |

Разгледжана
на педагагічным савете

30.08.2023

Абмеркавана з
бацькоўскім камітэтам
31.08.2023